

Ludwig Lazarus Zamenhof,
Сэрца, цішэй!

tradukita de Людмила Сильнова

Сэрца, цішэй! Не стукай так
тревожна,
Не выскачы, балеснае, з грудзей!
Так лёгка ўжо цябе стрымаць
няможна.

Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай
працы
у перамогу верыцца лягчэй.
Даволі! супакойся ад біцца ты!
Сэрца, цішэй!

...

Ludwig Lazarus Zamenhof,
О сердце

tradukita de Замятин

О сердце, не стучи ты так
тревожно!
Ты из груди не рвись теперь
долой!
Уж мне сдержать себя едва
возможно,
О, сердце, стой!

...

Ludwig Lazarus Zamenhof,
О сердце

tradukita de Бонифатий Торнадо

О сердце, ты не бейся так
тревожно,
не рвись нетерпеливо из груди!
Ужели, долгий путь пройдя,
возможно
мне в трудный час не победить?

...

Ludwig Lazarus Zamenhof,
O Herz, mein Herz

tradukita de Richard Schulz

O Herz, mein Herz, was soll dein heftig
Walten?
Spreng nicht die Brust! O lass mich ru-
hig sein!
Nur schwer vermag ich, mich gefasst zu
halten,
o Herze mein!

...

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай
працы
у перамогу верыцца лягчэй.
Даволі! супакойся ад біцца ты!
Сэрца, цішэй!

О, сердце, стой! В такое ли
мгновенье,
затратив труд, я проиграл бой?
Довольно же! Уйми своё биене!
О, сердце, стой!

Или, быть может, путь избрал я
ложный,
иль могут силы вдруг мне
изменить?
Довольно, перестань так сильно
биться!
О, моё сердце!

O Herz, mein Herz, nach jahrelangem
Plagen
soll's sich entscheiden, ob der Sieg nun
mein!
Genug! Stell ab dein unruhvolles Schla-
gen,
o Herze mein!

...

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en la Belarusan de Людмила Сильнова.*

Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)

Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo <http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revvuoj/ckk/ckk9904.htm>.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de Замятин en 1905.*

Arg-129-896 (2008-04-28 09:53:14)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de Бонифатий Торнадо (Борис Владимиросич Токарев, *1927-10-14 – †1994-11-17).*

Arg-129-901 (2010-03-06 17:51:21)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>. Vidu ankaŭ la retejon: <http://esperanto.net/literaturo/roman/tokarev.html>. “Bonifatij Vasiljevič Tornado” (cirile: Бонифатий Василевиĉ Торнадо) estis la pseŭdonimo de la tradukinto de tiu Zamenhofa poemo, lia vera nomo estis: Борис Владимиросич Токарев (latin-skribe: Boris Vladimirovič Tokarev). Pri via verko kaj vivo vidu ankau la retejojn <http://pri-historio.boom.ru/tokarev.htm> kaj http://eo.wikipedia.org/wiki/Boris_Tokarev.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de RICHARD SCHULZ (Rikardo Ŝulco, *1906-07-12 – †1997-09-26).*

LZ-002-1a / Arg-129-253 (2013-02-26 15:14:26)

Germanigita de Rikardo Shulco (RICHARD SCHULZ, 1906 - 1997) laŭ la origina internacialingva teksto de LUDWIK LEJZER ZAMENHOF. Pri Richard Schulz vidu la vikipedian retejon http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Schulz.